

У Пасольства Рэспублікі Беларусь
у Злучаным Каралеўстве Вялікабрытаніі і
Паўночнай Ірландыі
В Посольство Республики Беларусь
в Соединенном Королевстве Великобритании
и Северной Ирландии

грамадзяніна Рэспублікі Беларусь /
гражданина Республики Беларусь

ЗАЯВА
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прашу аформіць пасведчанне на вяртанне ў Рэспубліку Беларусь майму непаўналетняму дзіцяці – грамадзяніну Рэспублікі Беларусь, які нарадзіўся за межамі Рэспублікі Беларусь / Прошу оформить свидетельство на возвращение в Республику Беларусь моему несовершеннолетнему ребенку – гражданину Республики Беларусь, родившемуся за пределами Республики Беларусь.

Аб дзіцяці паведамляю наступнае / О ребенке сообщаю следующее:

Прозвішча, імя, імя па бацьку (руская транскрыпцыя, якая адпавядае дадзеным пасведчання аб нараджэнні) / ФИО (русская транскрипция, соответствующая данным свидетельства о рождении)	
Прозвішча, імя, імя па бацьку (лацінская транскрыпцыя з пасведчання аб нараджэнні) / ФИО (латинская транскрипция из свидетельства о рождении)	
Дата і месца нараджэння (на рускай мове) / Дата и место рождения (на русском языке)	
Нумар пасведчання аб нараджэнні і месца яго выдачы (на рускай мове) / Номер свидетельства о рождении и место его выдачи (на русском языке)	
Адрас месца жыхарства за мяжой і нумар тэлефона (на мове краіны жыхарства) / Адрес проживания за рубежом и номер телефона (на языке страны проживания)	

<p>Звесткі пра бацьку (прозвішча, імя, імя па бацьку, дата нараджэння, грамадзянства) / Сведения об отце (ФИО, дата рождения, гражданство)</p>	
<p>Звесткі пра маці (прозвішча, імя, імя па бацьку, дата нараджэння, грамадзянства) / Сведения о матери (ФИО, дата рождения, гражданство)</p>	
<p>Адрас месца жыхарства ў Рэспубліцы Беларусь (адрас рэгістрацыі маці або бацькі дзіцяці) і нумар тэлефона / Адрес местожительства в Республике Беларусь (адрес регистрации матери или отца ребёнка) и номер телефона</p>	
<p>Плануемая дата і маршрут вяртання ў Рэспубліку Беларусь / Предполагаемая дата и маршрут возвращения в Республику Беларусь</p>	
<p>Асоба, якая будзе суправаджаць дзіцяці пры перасячэнні мяжы (руская і лацінская транскрыпцыя прозвішча, імя, імя па бацьку) / Лицо, которое будет сопровождать ребёнка при пересечении границы (русская и латинская транскрипция ФИО)</p>	

(дата / дата)

(подпіс / подпись)